

Бюлетэнь №2

Чэмпіятнаг Рэспублікі Беларусь па арыентаванні на роварах (велаарыентаванні) – 2013

Спаборніцтвы праводзяцца згодна з [«Палажэннем аб правядзенні рэспубліканскіх спаборніцтваў па спартыўным арыентаванні на 2013 год»](#) ад 15.01.2013, а таксама згодна з [правіламі па спартыўным арыентаванні](#) ад 19.11.2011.

Арганізатары: Міністэрства спорту і турызму Рэспублікі Беларусь, Беларуская федэрацыя арыентавання, клуб аматараў "Баклан".

Мэты і задачы: вызначэнне наймацнейшых спартсменаў, паляпшэнне майстэрства спартсменаў, развіццё і папулярызацыя спартыўнага арыентавання ў Рэспубліцы Беларусь.

Час і месца правядзення: спаборніцтвы адбудуцца 31 траўня – 2 чэрвеня 2013 года ў Дзяржынскім раёне Мінскай вобласці.

Праграма спаборніцтваў.

Пятніца, 31.05.2013

20⁰⁰-21³⁰ Заезд удзельнікаў. Рэгістрацыя ўдзельнікаў у цэнтры спаборніцтваў.

Субота, 01.06.2013

10⁰⁰-12⁰⁰ Заезд удзельнікаў. Рэгістрацыя ўдзельнікаў у цэнтры спаборніцтваў.

12³⁰ Цырымонія адкрыцця спаборніцтваў.

13⁰⁰ Пачатак асабіста-камандных спаборніцтваў на доўгай дыстанцыі.

Нядзеля, 02.06.2013

11⁰⁰ Пачатак асабіста-камандных спаборніцтваў на сярэдняй дыстанцыі.

14⁰⁰ Узнагароджанне ўдзельнікаў. Цырымонія закрыцця спаборніцтваў. Ад'езд удзельнікаў.

Удзельнікі спаборніцтваў.

Да ўдзелу ў спаборніцтвах у асабістым і камандным заліку дапускаюцца спартсмены, якія з'яўляюцца членамі Беларускай федэрацыі арыентавання (БФА). Грамадзяне Рэспублікі Беларусь, якія не з'яўляюцца членамі БФА, маюць права ўдзельнічаць у асабістым заліку, а ў камандным заліку толькі ў складзе зборных каманд абласцей ці г. Мінска. Спартсмены з іншых краін, якія не з'яўляюцца членамі БФА, удзельнічаюць па-за конкурсам.

У асабістым заліку мужчыны і жанчыны ўдзельнічаюць адпаведна па групам M21 і Ж21.

У камандным заліку ўдзельнічаюць каманды клубаў-членаў БФА, а таксама зборныя каманды абласцей і г. Мінска.

Удзельнічаць у спаборніцтвах дазваляецца спартсменам з любой спартыўнай кваліфікацыяй, калі яны старэйшыя за 18 гадоў. Спартсмены ва ўзросце 16 і 17 гадоў маюць права ўдзельнічаць пры наяўнасці спартыўнай кваліфікацыі не ніжэй за першы разрад і медыцынскай даведкі аб допуску да спаборніцтваў сярод дарослых.

Удзельнікі самастойна адказваюць за стан свайго здароўя падчас спаборніцтваў.

Склад камандаў: не абмежаваны.

Умовы вызначэння вынікаў.

Асабісты залік: вынікі падводзяцца асобна для кожнага віда праграмы.

Агульнакамандны залік: падлічваецца шэсць лепшых вынікаў членаў каманды ў кожны дзень спаборніцтваў. Агульнакамандныя вынікі вызначаюцца па суме балаў паводле табліцы № 1. У выпадку аднолькавай сумы перавагу атрымлівае каманда, у якой больш 1-х месцаў і г.д.

Табліца № 1

Месца	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...	89
Балы	100	97	94	91	89	87	85	83	81	80	...	1

Парадак узнагароджання.


Пераможцы і прызёры ў асабістым заліку ўзнагароджваюцца дыпламамі, медалямі і памятнымі прызамі.

Каманда-пераможца атрымлівае кубак, каманды-прызёры – дыпламы.

Мэтавы ўзнос: за 1 дзень — 50.000 рублёў, за 2 дні — 100.000 рублёў.

Умовы аплаты ўзноса: наяўнымі сродкамі пры рэгістрацыі ўдзельнікаў. Пры неабходнасці аплаціць ўзнос безнаяўным плацэжам просім Вас звярнуцца да арганізатараў.

Схема праезду:



Праезд у цэнтр спаборніцтваў:

1. На электрацягніку ад ст. Інстытут Культуры да ст. Асіна, пасля сваім рухам па схеме прыкладна 2 км.
2. На машыне па трасе Мінск-Брэст, далей па дарозе Р68 у накірунку г.Узда, пасля ў п.Гарадзішчы направа. Рухацца па маркіроўцы каля 1,5 км.

Расклад руху электрацягнікоў: на старонцы <http://www.rw.by>. Расклад будзе ўдакладнены ў тэхнічнай інфармацыі.

Мясцовасць: Максімальны перапад на схіле 5 метраў. Лес хваёвых парод, саснова-яловы. Дарожная сетка шчыльная, некаторыя сцежкі захламленыя рэшткамі ад вывазу лесу, некаторыя праходзяць праз мокрыя балоты. Дарогі рознай якасці – ад вузкіх лясных сцежак з мяккім грунтам да аўтамабільных неасфальтаваных дарог. Суадносіны цвёрдага грунту да лясных сцяжынак – 60/40. Рух па краі расліннасці ўздоўж палеткаў магчымы, нават калі там няма сцежак. Перашкоды руху, якія пазначаны на мапе пурпурным колерам, - часцей за ўсё паваленыя дрэвы. Мапа абмежаваная з паўночна-заходняга краю чыгункай Брэст-Мінск, з усходу трасай п.Энэргетыкаў-г.Узда.

Дазваляецца перасоўванне на ровары не толькі па дарогах і сцежках.

Небяспечныя месцы: мокрыя балоты і жывёлы ў лесе (дзікі, гадзюкі, казулі), небяспечны пераход праз ручай, які пазначаны пурпурнай рысачкай як перашкода руху.

Забароненыя месцы: прыватныя ўчасткі, пазначаныя спецыяльным знакам 527 «Пасяленні»; дарога Р68 «п.Энэргетыкаў-г.Узда» на ўсходзе мапы, пазначаная спецыяльным знакам 707 «Забароненая дарога».

Маштаб і сячэнне рэльефу: у суботу 1:20000, 2м; у нядзелю 1:10000 , 2м.

Магчымасці для трэніроўкі: па размясчэння мапе, якую атрымліваецца падчас рэгістрацыі.

Умовы стварэння стартавага пратаколу на доўгай дыстанцыі: па выніках кубка БФА па арыентаванні на роварах 2012 года. Калі згодна вынікаў Кубка БФА 2012 у стартавым пратаколе побач апынуцца спартсмены з адной каманды, будзе прыменены п.10.3 Правілаў спаборніцтваў. Першымі стартуюць спартсмены, якія адсутнічаюць у рэйтынг, парадак іх старту вызначаецца паводле кампутарнай жараб'ёўкі. Пераможца Кубка БФА 2012 года стартуе апошні. Стартавы інтэрвал 3 хвіліны.

Умовы стварэння стартавага пратаколу на сярэдняй дыстанцыі: па выніках кампутарнай жараб'ёўкі. Стартавы інтэрвал 2 хвіліны.

Патрабаванні да экіпіроўкі: спартсмены дапускаюцца да ўдзелу толькі пры наяўнасці шлема. Чып для адзнакі павінен быць прымацаваны да ровара. Пры адсутнасці ўласнага мацавання, чып будзе прымацаваны суддзямі ў стартавым калідоры.

Папярэднія параметры дыстанцыі (у км, па аптымальнаму шляху):

	01.06.2013	02.06.2013
М	35	20
Ж	25	13

Выдаткі і размяшчэнне ўдзельнікаў.

Усе выдаткі па ўдзелу ў спаборніцтвах нясуць арганізацыі, якія камандзіруюць спартсменаў. Магчыма размясціцца ў наметах ля цэнтра спаборніцтваў, у гасцініцах Мінска, Дзяржынска. Харчаванне асабістае, адлегласць ад цэнтра спаборніцтваў да крыніцы пітнай вады каля 1,5 км. Па пытаннях размяшчэння звяртацца да арганізатараў.

Форма заяўкі і апошняя дата яе атрымання.

Заяўка на спаборніцтвы ажыццяўляецца ў інтэрнэце праз сайт КА "Баклан" http://baklan.do.am/index/rehgistracyja_on_line/0-5. Апошні тэрмін прымання заяўкі – 21 траўня 2013 года.

Пры ўзнікненні пытанняў па рэгістрацыі звяртацца да арганізатараў.

Кантактная інфармацыя.

Галоўны суддзя – Антон Юрок +37529 663 19 29

Намеснік галоўнага суддзі – Мікіта Лаппо +37544 735 95 77

Галоўны сакратар – Марыя Радкевіч +37533 621 73 53

E-Mail: mtbo@tut.by

Пры падтрымцы:

LONGUS®



WWW.SALAMANDRA.BY